



У ШКОЛУ —  
З ДОБРЫМ  
СЭРЦАМ

3

НЕ  
КАНКУРЭНЦЫЯ,  
А КААПЕРАЦЫЯ

МС



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

2 ЖНІЎНЯ 2019 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 144 (29011)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ  
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫЯРЧЫНКА І ДЕПУТАТАў МІСЦОВЫХ САВЕТАў

## ЛІЧБА ДНЯ

### 3 52 працэнтаў

плошчаў сабраныя збожжавыя і зернебабовыя культуры (без кукурузы, грэчкі і проса) у гаспадарках краіны па стане на 1 жніўня. У засеці пакладзена ўжо 3 мільёны 639 тысяч тон збожжжа. У лідарах Брэсцкая вобласць. Тут убрана больш за 80 % плошчаў, намалочана больш як 1 млн тон збожжжа. Аграры Гродзенскай вобласці сабралі 60 %, намалаціўшы пры гэтым 759 тысяч тон збжжжы. У тройцы лідараў уборачнай кампаніі таксама Гомельская вобласць. Тут план па ўборцы збожжавых і зернебабовых выкананы больш чым на 53 %, намалот склаў 403 тысячы тон. Усяго сёлета пад збожжавыя і зернебабовыя культуры (без уліку кукурузы, грэчкі і проса) адведзена 2 мільёны 162 тысячы гектараў.



Фота БелТА.

## СТАСУНКІ З АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАМІ

Прэзідэнт Узбекістана ўпершыню  
наведаў Беларусь з афіцыйным візітам

Напярэдадні перагавораў Шаўкат Мірзіеў па запрашэнні Аляксандра Лукашэнка наведаў дзяржаўную рэзідэнцыю «Заслаўе». Прэзідэнты прагуляліся па яе тэрыторыі, а затым абмяняліся падарункамі.

Прэзідэнты таксама пагутарылі ў неформальнай абстаноўцы. Прычым месцам сустрэчы была абраная разьбяная альтанка, якую Шаўкат Мірзіеў падарыў Аляксандру Лукашэнку летась пасля яго афіцыйнага візіту ва Узбекістан. Падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі знешнепалітычныя становішчы сваіх краін і адшукалі падобныя тэндэнцыі: Узбекістан знаходзіцца ў цэнтры Цэнтральнай Азіі, Беларусь — у цэнтры Еўропы, з чым звязаныя і аднолькавыя перавагі, і аднолькавыя праблемы.

СТАР. 2

## МАГУТНЫ І ЁЎНІКАЛЬНЫ



Завяршаюцца будаўніча-монтажныя работы на ўнікальным для нафтавай галіны Беларусі аб'екце — комплексе запланаванага касавання ААТ «Нафтан». Увод яго ў эксплуатацыю дазволіць павялічыць глыбіню перапрацоўкі нафты да 90 % і выхад светлых нафтапрадуктаў да 65 %, а таксама наладзіць выпуск новых нафтапрадуктаў.

На здымку: інжынеры аддзела генплана ААТ «Нафтан» браты Андрэй і Юрый ЯНУЛЁНкі.

Фота БелТА.



## КОРАТКА

- МУС прапаноўвае павялічыць пакаранне за гандаль дзецьмі да 20 гадоў пазбаўлення волі.
- Тарыф на транспарціроўку газу па размеркавальных трубаправодах ДВА «Белпалівагаз» павялічаны на 18,7 %.
- Індывідуальныя прадпрыемствы ў першым паўгоддзі заплацілі Br282,5 млн падаткаў.
- Агульная аўдыторыя ІІ Еўрапейскіх гульняў у сацыяльных сетках склала больш за 812 мільёнаў гледачоў.
- У Мінску ў І паўгоддзі ўвялі ў эксплуатацыю 26 шматкватэрных жылых дамоў.
- У Брэсце шукаюць веласіпедыста, які збіў трохгадовае дзіця.

## Леанід ЗАЯЦ:

«НАШ АГУЛЬНЫ БЕЛАРУСКІ  
ДОМ АТРЫМАЙСЯ МОЦНЫ,  
І ЗА ЯГО НЕ СОРАМНА ПЕРАД  
СУСЕДЗЯМІ!»

Першым госцем нашай рубрыкі стаў губернатар Мінскай вобласці Анатоль Ісачанка. Ён раскажаў, якія перамены адбыліся за апошнія 25 гадоў на прыкладзе цэнтральнага рэгіёна Беларусі. Сёння мы звяртаем наш позірк на ўсход, туды, дзе знаходзіцца Магілёўская вобласць. Яна значна пацярпела ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, але змагла пераадолець звязаныя з гэтым цяжкасці і сёння дынамічна развіваецца. Больш падрабязна пра становішча гэтага рэгіёна і яго дасягненні — у размове са старшынёй Магілёўскага аблвыканкама Леанідам Зайцам.



СТАР. 4-5

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008